

*Святлана Талмачова*

**УДЗЕЛ МІРАВЫХ ПАСРЭДНІКАЎ У РАБОЦЕ  
ПАВЕРАЧНЫХ КАМІСІЙ У БЕЛАРУСІ  
(60-я гг. XIX ст.)**

Павятовыя паверачны камісіі – спецыяльныя структурныя элементы сістэмы органаў, якія рэалізоўвалі аграрную рэформу ў губернях Паўночна-Захадняга краю. На падставе «Мясцовага палажэння» для Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай, Мінскай губерняў і латгалскіх паветаў Віцебскай губ. ва ўстаўных граматах спачатку вызначалася колькасць павіннасцей на карысць памешчыка з кожнага сялянскага двара. Затым іх памер падлягаў праверцы дзеля канчатковага вызначэння належнай суразмернасці сялянскіх павіннасцей з асаблівасцяй мясцовых умоў. Законам 1861 г. гэта праверка ўскладалася па асобыя паверачныя камісіі<sup>1</sup>.

21 лістапада 1862 г. былі выдадзены «Дополнительные правила о поверке повинностей временно-обязанных крестьян в губерниях: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и в уездах: Динабургском, Дризенском, Люцинском и Режицком Витебской губернии (приложение к ст. 218–221 Высочайше утвержденного 19 февраля 1861 г. Местного Положения о поземельном устройстве крестьян в сих губерниях и уездах)» (далей — «Правілы»)<sup>2</sup>. У адпаведнасці з імі ў названых мясцо-  
васцях ствараліся часовыя паверачныя камісіі, па адной у кожным павеце, акрамя Сакольскага Гродзенскай губ. Тут колькасць

<sup>1</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 36 (1861). Отд. 1. № 36665.

<sup>2</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 37 (1862). Отд. 2. № 38938.

асоваабавязаных сялян была невялікай (каля 3 тыс. душ), таму сяляне павета маглі звяртацца ў камісіі суседніх паветаў па прызначэнні губернскай па сялянскіх спраўах прысутнасці (арт. 1). Камісіі павінны былі закончыць сваю дзейнасць на працягу двух гадоў з дня адкрыцця. Больш працяглы тэрмін вызначаўся толькі з дазволу міністра ўнуграных спраў (арт. 2). Пры гэтым у «Мясцовым Палажэнні» для названых губерняў тэрмін быў вызначаны ў шэсць гадоў (арт. 219), як і для часу для прад'яўлення патрабавання аб адмежаванні зямель і ўгоддзяў у кожным маёнтку ў адпаведнасці з арт. 38 таго ж «Палажэння»<sup>3</sup>.

Па «Правілах», кожная з паверачных камісій складалася з члена ад урада (старшины), якога прызначаў міністр унутраных спраў, міравога пасрэдніка таго ўчастка, у якім адбывалася праверка павіннасцей, выбарнага члена ад памеснага дваранства і прадстаўніка ад сялян, якога выбіралі для кожнай воласці асобна. Пры камісіі павінен быў быць інсэмавод і адзін ці некалькі землямераў (арт. 3). Члены ад урада лічыліся ў складзе Міністэрства ўнутраных спраў і ўесь час дзейння камісій — членамі губернскай па сялянскіх спраўах прысутнасці для аблекавання спраў, пералічаных у арт. 21 «Правілаў». У выпадку адсутнасці члена ад урада па хваробе ці іншай прычыне выконваць абавязкі старшины накіроўваўся адзін з членаў губернскай па сялянскіх спраўах прысутнасці (арт. 4). Павятовы дваранскі сход выбіраў двух кандыдатаў у члены ад дваран з ліку асоб, якія мелі права займаць пасады міравых пасрэднікаў. Таксама па два кандыдаты ад сялян выбіраліся на валасным сходзе з сельскіх і валасных службовых асоб ці іншых гаспадароў двароў. З двух абранных губернатар зацвярджаў аднаго членам камісіі, а другога кандыдатам на выпадак выбыцця, адсутнасці ці хваробы. Пры праверцы навіннасцей у маёнтку,

<sup>3</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 36 (1861). Отд. 1. № 36665.

які належаў члену ад дваран, а таксама ў паселішчы, дзе *жыў* прадстаўнік ад сялян, іх месцы займалі кандыдаты (арт. 5).

Адразу пасля зацвярджэння «Правілаў» міністр унутраных спраў прызначаў членаў паверачных камісій ад урада і паведамляў аб іх кадравым складзе імператару. У сваю чаргу, губернатары таксама распараджаліся аб прызначэнні выбараў членаў і кандыдатаў да іх ад памеснага дваранства і ад сялян (арт. 9–10). Адначасова губернскія прысутнасці складалі дадатковыя каштарысы аб паземельным зборы з памешчыкаў і сялян на выдаткі па паверачных работах (арт. 11).

Паверачныя камісіі пачыналі работу ў кожным маёнтку толькі пасля зацвярджэння і ўвядзення ў дзеянне ўстаўной граматы. Яны не працавалі ў тых сельскіх грамадах і ў асобных гаспадароў двароў, якія заключылі з памешчыкам дабрачынная пагадненіе аб выкупе ўгоддзяў, а таксама ў тых паселішчах, у якіх пасля выдання названых «Правілаў» былі са згоды сялян уведзены ў дзеянне падпісаныя імі ўстаўныя граматы, што вызначалі абавязковыя адносіны сялян да памешчыкаў. У адпаведнасці з арт. 221 «Мясцовага Палажэння» сяляне, пасля зацвярджэння ўстаўной граматы і да прыбыцця паверачнай камісіі, маглі адмовіцца ад праверкі і заключыць дабрачыннае пагадненне з памешчыкам адносна зямлі і павіннасцей. У такім выпадку пагадненне прад'яўлялася камісіі, якая праводзіла яго візіраванне<sup>4</sup>. Адзначалася, што для тых сялян, што падпісалі граматы да выдання «Правілаў», арт. 221 заставаўся ў сіле, калі сяляне абвясцілі б пазней сваё жаданне аб праверцы (арт. 13).

Да кампетэнцыі камісіі адносілася толькі праверка памераў участкаў і павіннасцей, а не работы па адмежаванні угодаў (арт. 14). Павышэнне павіннасцей пры праверцы не дапушчалася. «Правіламі» вызначаліся разрады ў адпаведнасці з паме-

<sup>4</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 36 (1861). Отд. 1. № 36665.

і аброку за дзесяціну зямлі ў 3 руб., і піжэйшы па губернях. Так, у Ковенскай і частцы Віцебскай ён складау 1 руб. 20 кап., Віленскай і Гродзенскай — 1 руб., у Мінскай — 80 кап. за дзесяціну зручнай зямлі. Адпаведна названым двум разрадам губернскія прысутнасці вызначалі памер баршчыны (арт. 16). Вышэйшаму аброку ў 3 руб. адпавядала 23 дні баршчыны, у 1 руб. 20 кап. — 9 дзён, 1 руб. — 8 дзён, 80 кап. — 6 дзён баршчыны (арт. 16–17). На Магілёўскую губ. і частку Віцебскай губ. гэтая «Правілы» не распаўсюджваліся, таму што тут дзеяйничала іншае «Мясцовае Палажэнне».

Губернская па сялянскіх справах прысутнасць вызначала агульны план работ, кіравала дзеяннямі ў розных паветах, вырашала непараразуменні, вызначала пераважаўшыя ў кожным павеце разрады зямель, умовы, якімі павінны былі кіравапца члены камісій у вызначэнні такіх разрадаў і інш. Для гэтага на пасяджэнні прысутнасці запрашаліся члены камісій ад урада і па аднаму міравому пасрэдніку ад кожнага навета па выбары старшыні прысутнасці (губернатара). У такім выпадку называемы асобы мелі такое ж права голасу на пасяджэннях, як і іншыя члены прысутнасці. Пры неабходнасці прысутнасць «входит, в случае надобности, с представлениями в Министерство внутренних дел»<sup>5</sup> дзеля ўзгаднення вызначэння павіннасцей. Губернскія прысутнасці пяці названых губерняў узгаднялі свае дзеянні иraz старшынъ «о взаимном соглашении повечерочных действий»<sup>6</sup> (арт. 20–26). У сваю чаргу, кожная з паветрачных камісій узгадняла звесткі, атрыманыя ад прысутнасці, і мясцовыя асаблівасці непасрэдна ў кожным павеце, складала

<sup>5</sup> Сборник правительенных распоряжений по устройству быта крестьян, вышедших из крепостной зависимости. — СПб. : Земский отд. М-ва внутр. дел, 1861–1876. Т. 3. — Ч. 2 : С 1-го июля 1862 по 1-е января 1863 года. — 1863. — С. 54–55.

<sup>6</sup> LVIA. F. 385. Ар. 1. В. 2а. Л. 2–3; Сборник правительенных распоряжений по устройству быта крестьян... — Т. 3. — Ч. 2. — С. 55.

план работы і паведамляла аб ім у губернскую прысутнасць (арт. 27). Справы вырашаліся большасцю галасоу, у выпалку роўнасці апошніх, пераважаў голас старшыні.

Губернская прысутнасьць атрымлівала зацверджаныя і ўвядзеныя ў дзеянне ўстаўныя граматы і перадавала іх у паверачную камісію. Напярэдадні пачатку кожпага месяца паверачная камісія павінны былі вызначаць, у якіх грамадах і калі яны будуть праводзіць праверку, абвяшчалі аб гэтым памешчыкам і сялянам не менш чым за тыдзень да прыбыцця (арт. 30).

У адпаведнасці з «Правіламі», камісія ў прысутнасці памешчыка ці яго прадстаўніка прад'яўляла ўстаўную грамату, выслуходзіла заувагі сялян, тлумачэнні землеўладальніка, усё адзначалася ў пратаколе, які зачытваўся «громко» прысутным і паднісваўся членамі камісіі, а пры жаданні — яшчэ і памешчыкамі і сялянамі. Камісія дамагалася заключэння дабрачыннага пагаднення паміж памешчыкамі і сялянамі, затым складалася новая ўстаўная грамата ці дагавор аб выкупе, якія паднісваліся бакамі, сведчыліся паверачнай камісіяй, перадаваліся міравому пасрэдніку для выканання. Калі ж пагадненне не дасягалася, то збіраліся дадатковыя звесткі, складаўся паверачны акт, у якім тлумачыліся абставіны справы, і выносілася прапанова — пакінуць папярэднюю грамату ці скласці новую. Паверачны акт прад'яўляўся сялянам і памешчыку, у пратакол занісваліся водгукі бакоу па гэтым акце. Скаргі на дзеянні камісіі падаваліся ў губернскую прысутнасць у двухмесячны тэрмін з дня прад'яўлення паверачных актаў. Пасля гэтага, калі паверачныя акты не былі абскарджаны, то на папярэдний грамаце рабіўся пацвярджальны запіс, калі адмянялася — надпіс аб яе зношчэнні са складаннем новай граматы, якая затым прыводзілася ў выкананне міравым пасрэднікам (арт. 31–36). Калі ж дзеянні камісіі былі абскарджаны і губернская прысутнасць лічыла неабходным правесні новую праверку, то працэдура паўтаралася.

На рашэнні губернскай прысутнасці скаргі прыносіліся міністру ўнутраных спраў на працягу двух месяцаў толькі ў тым выпадку, калі на пасяджэнні прысутнасці не прымала-ся адзінагалоснае рашэнне (арт. 39). Такія скаргі разглядаліся у Савеце міністраў ў парадку іх паступлення. Да вырашэння скаргаў нельга было пачынаць выкуп зямлі. Савет міністраў ці зацвярджаў пастановы губернскай прысутнасці, ці вызначаліся падставы, па якіх грамагты падлягалі выпраўленню. Яно ускладалася на паверачную камісію і зацвярджалася губернскай прысутнасцю (арт. 40–43)<sup>7</sup>.

У сувязі з паўстаннем 1863–1864 гг. законам ад 1 сакавіка 1863 г. у губернях Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай, Мінскай і чатырох наветах Віцебскай адначасова з праверкай павіннасцей адбываўся і перавод на выкуп угоддзяў, якія знаходзіліся у карыстанні сялян, з паніжэннем на 20 % нормы выкупных плацяжоў<sup>8</sup>. Па даручэнні Аляксандра II міністр унутраных спраў распрацаўваў праект новых правілаў аб складзе і парадку дзеянняў паверачных камісій з улікам іх новых абавязкаў. Пасля разгляду Галоўным камітэтам аб уладкаванні сельскага стану 9 красавіка 1863 г. правілы былі зацверджаны Аляксандрам II<sup>9</sup>. У процілегласць «Правілам» ад 21 лістапада 1862 г., паверачныя камісіі цяпер складаліся з двух членаў ад урада і міравога пасрэдніка таго ўчастка, у якім праводзілася праверка павіннасцей і вызначэнне выкупных плацяжоў. Адзін член камісіі ад урада прызначаўся міністрам унутраных спраў, другі — міністрам фінансаў, старшынёй камісіі становіўся чыноўнік ад МУС. Пры гэтым у асобай інструкцыі, складзенай Віленскім генерал-губернатарам, адзначалася, што ў выпадку, калі у павеце быў толькі міравы пасрэднік, то ён удзель-

<sup>7</sup> Сборник правительственных распоряжений по устройству быта крестьян... Т. 3. – Ч. 2. – С. 55.

<sup>8</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 38 (1863). Отд. 1. № 39337.

<sup>9</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 38 (1863). Отд. 1. № 39463.

нічаў у рабоце паверачнай камісіі на тэрыторыі ўсіх участкаў<sup>10</sup>. Такое ўдакладненне было выклікана тым, што ў 1863 г. у сувязі з паўстаннем пачаўся працэс поўнай змены кадравага складу міравых пасрэднікаў, і ў некаторых участках пэўны час пасады заставаліся вакантнымі. Выбарныя прадстаўнікі ад дваранскіх і сялянскіх сходаў у складзе камісій не прадугледжваліся.

У красавіку 1863 г. Мінскі грамадзянскі губернатар у спра-ваздачы Віленскаму генерал-губернатару адзначаў, што, па яго меркаванні, адной з прычын, па якіх міравыя пасрэднікі губерні падалі хадайніцтвы аб адстаўцы, было імкненне паз-бавіца ад узелу ў рабоце паверачных камісій, «чтобы та-ким образом дать возможность землевладельцам, со сторо-ны которых представителей в комиссиях не будет, — надеясь на бездействие сих комиссий, и представить себя жертвами деспотизма». Губернатар меркаваў, што гэтыя хадайніцтвы «...служат протестом против распоряжения изложенного в указе Прав[ительствующего] Сената от 1-го марта [1863 г. — С. Т.] о прекращении обязательных отношений бывшего кре-постного сословия к землевладельцам»<sup>11</sup>.

Пры аблікованні праектаў па скарачэнні колькасні ўчаст-каў міравых пасрэднікаў у 1863 г. Віленскі генерал-губерна-тар адзначаў, што ў сувязі са стварэннем паверачных камісій звязіца кола дзейнасці пасрэднікаў па паземельным уладка-ванні сельскага насельніцтва. Але яны павінны былі ўзельш-чаць у рабоце адпаведнай камісіі на тэрыторыі сваіх участкаў<sup>12</sup>. У выніку адстаўкі міравых пасрэднікаў і змянення палітыкі іх зацвярджэння на пасадзе (не Сенатам, а Віленскім генерал-губернатарам) адчуваўся недахоп названых службовых асоб,

<sup>10</sup> Сборник правительенных распоряжений по устройству быта кре-стьян-собственников в Северо-западном крае. — Вильна: Тип. Штаба Ви-лен. воен. окр., 1864. — С. 28.

<sup>11</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 87. Л. 19адв. — 20.

<sup>12</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 87. Л. 70—72адв.

таму некоторым з іх прыходзілася ўдзельніцаць у работе паверачных камісій некалькіх участкаў — двух, а часам і трох<sup>13</sup>.

Як і па «Правілах» 1862 г., з 1863 г. паверачныя камісіі не разглядалі памер барышчыны, а праводзілі нраверку адпаведнага аброку з сялян з мэтай вызначэння выкупных плацяжоў. Таму пры праверцы ўсе павіннасці вызначаліся абавязкова толькі ў грошовым вылічэнні, на падставе якога складаўся памер выкупных плацяжоў.

План работы паверачных камісій, як і раней, вызначаўся губернскімі па сялянскіх спраўах прысутнасцямі. Але цяпер для яго складання, а таксама для ўзгаднення агульнага кірунку дзейнасці ў розных наветах, губернская прысутнасць запрашала на свае пасяджэнні старшынь паверачных камісій і па аднаму міравому пасрэдніку ад кожнага павета, па выбары старшыні прысутнасці (губернатара). Затым, як і раней, губернская па сялянскіх спраўах прысутнасць давала падрабязныя тлумачэнні паверачным камісіям: якімі крытэрыямі яны павінны былі карыстацца пры аднясенні участкаў да таго ці іншага з усталяваных разрадаў. Пры гэтым крытэрыі вызначаліся пераважна на агульным характары участкаў<sup>14</sup>.

Як ужо адзначалася, паверачныя камісіі ў адпаведнасці з «Правіламі» ад 9 красавіка 1863 г. ствараліся толькі для праверкі вызначаных па ўстаўных граматах павіннасцей. Аднак Віленскі генерал-губернатар М. М. Мураўёў без узгаднення з цэнтральнымі ўладамі 14 жніўня 1863 г. выдаў цыркуляр, які пашыраў кампетэнцыю названых устаноў. З гэтага часу ім дазвалялася выпраўляць устаўныя грамагы і адносна сялянскага надзелу — пры памылках ва ўказанні колькасці зямлі, пры паз-

<sup>13</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 88.

<sup>14</sup> Местные крестьянские учреждения 1861, 1874 и 1889 гг. (Ист. очерк их образования и норм деятельности) : Ко дню пятидесятилет. годовщины освобождения крестьян от крепостной зависимости 19 февр. 1911 г. : в 3 ч. Ч. 2 / сост. М. М. Катаев. — СПб. : Зем. отд. МВД, 1911. — С. 61.

баўленні сялян сенажацей і выганаў ці калі не былі паказаны  
няудобіцы і інш.<sup>15</sup>

У цэлым умовы праверкі сялянскага надзелу не былі да-  
кладна акрэслены, а агульныя ўказанні Віленскага генерал-  
губернатара адрозніваліся не толькі недакладнасцю, а часам  
і процілегласцю. Гэта прыводзіла да таго, што паверачныя ка-  
місіі кіраваліся ў рабоце сваімі меркаваннямі, якія не былі свое-  
часова ўзгоднены і ўдакладнены ў адзіным кірунку, як пра-  
дугледжвалася «Правіламі» аб рабоце паверачных камісій ад  
9 красавіка 1863 г. Таму недакладнасці вымярэння і праверкі  
колькасць зямлі ў сялян у большасці выпадкаў у выкупных  
актах паказвалася няправільна, а межы надзелу ці ўвогуле не  
вызначаліся, ці калі і вызначаліся, то з памылкамі<sup>16</sup>.

Некаторыя камісіі былі недастаткова кампетэнтнымі ў аса-  
блівасцях мясцовых паземельных адносін, таму што пераваж-  
ная большасць іх членаў была выкліканы з унутраных губер-  
няў Расійскай імперыі. У адозве да міністра ўнутраных спраў  
А. Л. Патапаў у чэрвені 1868 г. адзначаў: «При смене, во время  
вооруженного мятежа, всех прежних мировых посредников из  
местных дворян-помещиков, некогда и нельзя было быть раз-  
борчивым в формировании нового состава. Естественно, что  
личный состав поверочных комиссий и вообще мировых уч-  
реждений набран был весьма разнокалиберный и неподготов-  
ленный к делу. При таком составе, вместо назначения каждому  
точно ограниченного законом места и круга действий, сделано  
было им лишь общее возвзвание к политической деятельности  
и к вдоворению русских начал, без всякого разумного указания  
им меры и согласования их действий. <...> При разнокалибер-  
ности и неподготовленности личного состава, при отсутствии  
инструкций, надзора и согласования свыше, произошли край-

<sup>15</sup> Сборник правительенных распоряжений по устройству быта кре-  
стьян-собственников в Северо-Западном крае. – С. 63–64.

<sup>16</sup> РДГА. Ф. 1291. Воп. 33. 1868 г. Спр. 34. Л. 38.

нне разнообразие и произвольность действий нисших исполнительных инстанций, ведение каждым дела по своей личной мере, допускавшее в некоторых полный простор необдуманности и увлечений, в особенности при шаткости и эластичности заменивших закон административных правил местной власти»<sup>17</sup>.

Віленскі генерал-губернатар М. М. Мураўёу імкнуўся да паскарэння паземельнага ўладкавання былых часоваабавязаных сялян. Ён хадайнічаў перад Галоўным камітэтам па ўладкаванні сельскага стану аб дазволе пры неабходнасці адкрываць па дзве паверачныя камісіі ў кожным павеце, а выдаткі на іх утриманне аднесці на надзвычайны канtryбуцыйны збор з мясцовых памешчыкаў. Галоўны камітэт пастановай 7 кастрычніка 1863 г. падтрымаў інцыятыву М. М. Мураўёва, а 22 кастрычніка 1863 г. яе зацвердзіў Аляксандар II<sup>18</sup>.

Так, у Віленскай губ. у жніўні 1863 г. былі адкрыты па адной камісіі у Віленскім і Свянцянскім паветах, у верасні – у Дзісенскім, у астагніх чатырох паветах – у кастрычніку-лістападзе 1863 г.<sup>19</sup> Да 1 ліпеня 1864 г. у Віленскім, Лідскім, Ашмянскім і Вілейскім паветах было ўтворана па дзве паверачныя камісіі<sup>20</sup>, да 1 студзеня 1865 г. на дзве камісіі дзейнічалі ужо і ў і Дзісенскім павеце. Па меры заканчэння работы паверачныя камісіі пераводзіліся ў іншыя паветы і нават губерні. 1 лістапада 1865 г. у Віленскім, Трокскім і Лідскім паветах засталося па адной паверачнай камісіі, у Ашмянскім, Свянцянскім і Вілейскім – па дзве, а у Дзісенскім стала тры. Такое становішча захавалася да 1 студзеня 1866 г. Паступова камісіі завяршалі свою работу, і 1 ліпеня 1866 г. у губерні дзейнічалі яшчэ па адной паверачнай камісіі ва ўсіх сямі паветах, а да

<sup>17</sup> РДГА. Ф. 1291. Воп. 33, 1868 г. Спр. 34. Л. Задв. – 5.

<sup>18</sup> РДГА. Ф. 1181. Воп. 1. Спр. 136. – Л. 2–11адв.; НСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 38 (1863). Отд. 2. № 40145.

<sup>19</sup> LVIA. F. 385. Ар. 1. В. 2а. Л. 25–25адв.

<sup>20</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 172. Л. 25–26адв., 30–32адв.

1 студзеня 1867 г. яны былі ліквідаваны<sup>21</sup>. Па данных справа здачы Віленскага губернатора, прыведзеных П. А. Зайончкоўскім, на 1 студзеня 1867 г. паверачнымі камісіямі было складзена і прадстаўлена ў губернскую па сялянскіх спраўах прысутнасць 2 188 выкупных актаў<sup>22</sup>.

На работу па праверцы павіннасцей і вызначэнні памераў выкупных плацяжоў адводзілася два гады<sup>23</sup>. 19 красавіка 1866 г., у адпаведнасці з палажэннем Галоўнага камітэта па ўладкаванні сельскага стану, генерал-губернатору Паўночна-Заходняга краю было прапанавана пасля заканчэння работы паверачных камісій ліквідаваць іх. У выпадку неабходнасці правядзенне новай праверкі ці выпраўленне выкупных актаў па заўвагах губернскай па сялянскіх спраўах прысутнасці і Савета міністраў ўнутраных спраў ускладалася на мясцовыя з'езды міравых пасрэднікаў<sup>24</sup>. У некаторых мясцовасцях (напрыклад, у Гродзенскай губ.) праверка была завершана ў адведзеныя законам два гады, а ў іншых працягвалася больш доўгі тэрмін.

Адной з прычын больш доўгага тэрміну дзеяння камісій было ўскладанне на іх абавязкаў, якія не былі ўключаны ў «Правілы» 9 красавіка 1863 г. Так, акрамя прымых абавязкаў, паверачныя камісіі разбіralі правы абезземеленых сялян, складанне планаў сялянскага надзелу на ўсіх маёнтках, заняткі па рэкруцкім наборы, аб'езд валасцей сялян-уласнікаў і садзейнічанне міравым пасрэднікам пры выбары службовых асоб сялянскага самакіравання і нават праверка звестак аб колькасці зямлі, якая заставалася ў уладальнікаў для складання падрабязнага каталога паземельнай маёmacці ў краі<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 172. Л. 25–27, 30–33, 43–45, 62–65, 77–80, 105–108, 131–135.

<sup>22</sup> Зайончковский, П. А. Отмена крепостного права в России. – 3-е изд., доп. и перераб. / П. А. Зайончковский. – М. : Просвещение, 1968. – С. 222–224.

<sup>23</sup> Местные крестьянские учреждения... / сост. М. М. Катаев. – Ч. 2. – С. 62.

<sup>24</sup> ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 41 (1866). Отд. 1. № 43212.

<sup>25</sup> РДГА. Ф. 1291. Воп. 33, 1865 г. Спр. 531. Л. бадв. – 7.

Адносная маруднасць праверачных работ часам вынікала із-за рознага падыходу да працы камісіі з боку яе членаў. Напрыклад, у жніўні 1864 г. у другой паверачнай камісіі Барысаўскага павета Мінскай губ. адбыліся значныя рознагалоссі паміж двумя яе членамі – членам ад Міністэрства фінансаў стацкім саветнікам І. М. Нікоціным (на пасадзе з 17 чэрвеня 1864 г.) і міравым пасрэднікам 3-га ўчастка Барысаўскага павета паручнікам коннай артылерыі В. П. Раздзерышыным (на пасадзе с 7 кастрычніка 1863 г.<sup>26</sup>). І. М. Нікоцін у лісце да губернатара авбінавачваў у маруднасці праверачных работ у Туміловіцкай воласці міравога пасрэдніка В. П. Раздзерышына, адзначаючы, што «позднее вставание от сна г. посредника не мало отнимало времени для дела даже до полдня, а иногда и более, так что предполагаемые с вечера осмотры наделов крестьянских и воловину не могли быть исполнены, ибо настигавшая ночь прекращала работы, на которые нужно было после вторично отправляться; и эта задержка со стороны мирового посредника увеличивалась с каждым днем <...> мировой посредник стал отлучаться на целые дни, не заглядывая в комиссию»<sup>27</sup>. У адказ на заўгарі В. П. Раздзерышын «наделал мне [І. М. Нікоціну. – С. Т.] весьма много грубостей и вышел с нанесением мне [І. М. Нікоціну. – С. Т.] оскорблений ругательством» і наваг пісьмова адмовіўся ад удзелу ў працы камісіі да часу вяртаппя старшыні, абгрунтоўваючы сваю пазіцыю тым, што «я никогда не соглашаюсь с его мнением, и дела серьезные остаются в одних лишь переговорах и спорах, и третьего члена нет, то он от участия в комиссии отказывается впредь до прибытия члена» і паехаў у свой участак для выканання тэрміновых абавязкаў міравога пасрэдніка<sup>28</sup>. У гэты час старшыня камісіі –

<sup>26</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 123. Л. 64; Памятная книжка Минской губернии на 1865 год. – С. 160–161.

<sup>27</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 1–1адв.

<sup>28</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 3–Задв.

член ад МУС надворны саветнік О. Ф. Савініч – на працягу трох тыдняў не ўдзелыўчай у яе работе, а выязджаў у г. Барысаў (ён адначасова з'яўляўся старшынёй павятовага з'езда міравых пасрэднікаў) і г. Мінск «па справах службы». Перад ад'ездам ён абвясціў, каб «комісія, не дожидаючыся прыбытія его, продолжала бы свои действия», даручыўшы «толькі сбираць сведэнія, необходімые к составлению актов, распреде-літь землемеров по имініям, для поверкі помецичых планов и наблюдать за их занятиями»<sup>29</sup>. Канфлікт паміж двумя членамі прывёў да таго, што В. П. Раздзерышын «отправлялся в одно селение для опроса крестьян, осмотра земель и делания некоторых выводов, служащих для определения действительной стоимости земли, между тем как г. Никотин отправлялся для той же цели в другие имения»<sup>30</sup>. Па словах апошняга, такі парадак быў вынікам дзеянняў В. П. Раздзерышына. Напрыклад, «в [дер.] Барбарове <...> Раздеришин ушел рано на охоту и возвратился ночью. За тем съездили в дер. Староселье, принадлежащую трем владельцам. По опросе бывших крестьян всех трех владельцев, вышли в поля, окружающие деревню для осмотра; но при самом начале осмотра появившееся на поле большое стадо птиц [так у тэксце дакумента. — С. Т.] увлекло г. Раздеришина поохотиться за ними. Оставшись один, я осмотрел все поля с помециком и крестьянами...»<sup>31</sup> І падобных выпадкаў прыводзілася шмат. Зразумела, што пры такім парадку работы немагчыма было дасягнуць згоды ў дзейнасці камісіі. У сваю чаргу, міравы пасрэднік таксама даў тлумачэнні губернатару, у якім абвінавачваў І. М. Нікоціна ў няправільных і нават незаконных паступках, якія прыводзілі да падзення аўтарытэту камісіі ў вачах сялян, а позні пачатак сваёй работы тлумачыў хваробаю<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 4, 32.

<sup>30</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 4адв.

<sup>31</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 33–34.

<sup>32</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 392. Л. 4–7адв.

Канфлікт разбіраўся 22 верасня 1864 г. на пасяджэнні Мінскай губернскай па сялянскіх справах прысутнасці, якая пастаравала, што такія «непаразуменіі» ў дадатковай паверачнай камісіі Барысаўскага павета «крайне вредят столь важному делу, как выкупная операция в здешнем крае», і накіравала на месца працы камісіі члена прысутнасці гвардыі капитана Мікалаева. Яму даручылі «сделать на месте дознание противу всех вышепрописанных обстоятельств в донесении члена от Министерства финансов г. Никотина и в объяснении мирового посредника Раздеришина»<sup>33</sup>. Эты канфлікт паставіў пад сумнеў і вынікі папярэдняй дзеянасці камісіі, таму Мікалаеву даручылі яшчэ праверыць на месцы ўжо разгледжаныя губернскай па сялянскіх справах прысутнасцю пратаколы і выкупныя акты па маёнтках Берасенеўка і Гаравец, складзеныя гэтай жа камісіяй, і на якія ў прысутнасць паступілі скаргі ад сялян<sup>34</sup>. Пры гэтым старшыня камісіі Спічакоў скардзіўся на Мінскую губернскую па сялянскіх справах прысутнасць, якая вярнула на дапрацуўку і праверку выкупное справаводства па шэрагу маёнткаў, абвінавачваючы яе ў прадузятым стаўленні да камісіі. Канфлікт і разбіральніцтвы доўжыліся і у 1865 г., калі паступілі на разгляд Віленскага генерал-губернатара<sup>35</sup>.

На жаль, намі не знайдзена дакументальнае пацвярджэнне вынікаў гэтага процістаяння, але адзначым, што ў хуткім часе В. П. Раздзерышын у сакавіку 1865 г. быў пераведзены ў 2-гу участак Ігumenскага павета Мінскай губ. Акрамя названай, прычын пераводу было некалькі, у тым ліку недастатковая увага да выканання абавязкаў і перавышэнне ўлады. Пазней Віленскі генерал-губернатар фон Каўфман загадаў зволыць Раздзерышына пры першым скарачэнні участкаў<sup>36</sup>. З 1 сту-

<sup>33</sup> НГАБ. Ф. 242. Вол. 1. Спр. 392. Л. 20адв.

<sup>34</sup> НГАБ. Ф. 242. Вол. 1. Спр. 392. Л. 18–22адв.

<sup>35</sup> LVIA. F. 439. Ар. 1. В. 262. 59 л.

<sup>36</sup> НГАБ. Ф. 242. Вол. 1. Спр. 123. Л. 64–71адв.

дзеня 1867 г. яго «пакінулі за штатам» у сувязі з ліквідацыяй 10 паверачных камісій Мінскай губ.<sup>37</sup> З чэрвеня 1867 г. апошні служыў ужо міравым пасрэднікам 1-га участка Люцынскага павета Віцебскай губ.<sup>38</sup> Улічваючы яго аклад у 2 000 руб., можна рабіць выснову, што ён прыехаў у Беларусь «па закліку» М. М. Мураўёва з унутраных губерняў імперыі. Менавіта М. М. Мураўёў прызначыў Раздзерышына ў лістападзе 1863 г. на пасаду міравога пасрэдніка ў Мінскую губ. Больш дакладных звестак мы не знайшлі.<sup>39</sup> І. М. Нікоін працаваў спачатку ў той жа паверачнай камісіі Барысаўскага павета, а з ліпеня 1866 г. у павеце дзейнічала адна камісія, у складзе якой ён працягваў службу. Да 1868 г. Барысаўская паверачная камісія спыніла сваю дзейнасць, і далейшы лёс чыноўніка нам невядомы<sup>40</sup>. Процістаянне паміж міравымі пасрэднікамі і членамі ад міністэрстваў унутраных спраў і фінансаў і ў іншых паверачных камісіях адлюстрравана ў архіўных матэрыялах. Звычайна яны вырашаліся не на карысць пасрэднікаў<sup>41</sup>.

Былі і іншыя прыклады работы паверачных камісій. Адзін з міравых пасрэднікаў, які таксама прыехаў па закліку М. М. Мураўёва, М. Л. Пяскоўскі пакінуў успаміны аб удзеле ў работе паверачнай камісіі Лепельскага павета Віцебскай губ. Адзначым, што гэта быў вядомы публіцист, аўтар публікаций у «Вестніке Еўропы», «Русской мысли», «Русской старине», «Русской школе» і інш. М. Л. Пяскоўскі пісаў, што ўмовы работы членаў паверачных камісій былі нялёгкімі. У прыватнас-

<sup>37</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 811. Л. 12–14.

<sup>38</sup> НГАБ. Ф. 2642. Воп. 1. Спр. 292. Л. 35–37.

<sup>39</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 172. Л. 35–35 адв., 93–93адв., 152–153адв.; НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 123. Л. 64; Адрес-календарь Віленскага генерал-губернатарства на 1868 год. — С. 171.

<sup>40</sup> Адрес-календарь Віленскага генерал-губернатарства на 1868 год. — С. 501–502.

<sup>41</sup> НГАБ. Ф. 242. Воп. 1. Спр. 90. Л. 37–39, 42–44, 55, 67, 76.

Лаутар успамінаў, што за тры летнія месяцы 1863 г. правёй у мяст. Бешанковічы (афіцыйнае месца жыхарства міравога пасрэдніка) не больш за 10 дзён. Астатін час праходзіў у пераездах па валасцях і вёсках<sup>42</sup>. Другі міравы пасрэднік, М. К. Палевай, ва ўспамінах адзначаў, што ў Мінскай губ. было цяжка вызначыць ацэнку зямлі. Так, на адной квадратнай вярсце моглі быць два-тры розных сорта глебы. Таму было неабходна падрабязна аглядаць усе ўчасткі. У Бабруйскім павеце ўчасткі знаходзіліся на значнай адлегласці, дабірацца прыходзілася праз лес пры амаль поўнай адсутнасці дарог. Праверку ў складніяла варожае стаўленне з боку мясцовых памешчыкаў<sup>43</sup>. Яшчэ адзін з міравых пасрэднікаў У. П. Бярэзін распавядаў, што адразу пасля зыходу снега ўвесну 1865 г. члены паверачнай камісіі Мінскага павета «начали свои странствия по “грязному киселю”».<sup>44</sup> З самага ранку яны штодзень выязджалі для агляду земляў і толькі ўцемры вярталіся начаваць. «В первые две недели, как нарочно, ежедневно и неустанно шел мелкий дождь... и мы возвращались “домой” измученные ходьбою и тряскою на лошадях, голодные как волки. Наш обед, слушивший и ужином, мы истребляли жадно и быстро»<sup>45</sup>.

В. П. Панюціч сцвярджае, што «паверачныя работы і складанне выкупных актаў, як і раней устаўных грамат, суправа-

<sup>42</sup> Песковский, М. На рубеже двух эпох / М. Песковский // Русская старина. 1896. — № 4. — С. 65; Луговцова, С. Л. Крестьянская реформа в воспоминаниях мировых посредников / С. Л. Луговцова. — С. 44.

<sup>43</sup> Полевой, Н. К. Два года, 1864 и 1865, из истории крестьянского дела в Минской губернии / Н. К. Полевой // Русская старина. — 1910. — № 4. — С. 5.

<sup>44</sup> Березин, В. Восемь лет в Северо-Западном крае / В. Березин // Русский вестник. — 1896. — № 7. — С. 186; Луговцова, С. Л. Крестьянская реформа в воспоминаниях мировых посредников. — С. 44–45.

<sup>45</sup> Березин, В. Восемь лет в Северо-Западном крае / В. Березин // Русский вестник. 1896. — № 7. — С. 186; Луговцова, С. Л. Крестьянская реформа в воспоминаниях мировых посредников. — С. 45.

джаліся злоужываннямі памешчыкаў і паверачных камісій»<sup>46</sup>. Прыведзеное выказванне аспрэчвае змест цыркуляра М. М. Мураўёва ад 16 лістапада 1863 г., у якім адзначалася «одностороннее направление поверочных комиссий и назначение ими непомерно низких цен за земли»<sup>47</sup>. Гэта сведчыць аб тым, што паверачныя камісіі імкнуліся задаволіць інтарэсы сялянства, часта на шкоду памеснаму дваранству<sup>48</sup>. Сапраўды, колькасць зямлі ў карыстанні сялян і ва ўстаўных граматах часта не супадала, і гэта прызнаваў А. Л. Патапаў у 1868 г. Ён сцвярджаў, што такая з'ява была даволі распаўсюджанай на тэрыторыі Беларусі.<sup>49</sup> Аднак паверачныя камісіі выпраўлялі памылкі. На падставе цыркуляраў генерал-губернатара К. П. фон Каўфмана ад 20 красавіка 1865 г. і 21 ліпеня 1866 г., канчатковая зацверджаныя і прыведзеныя ў выкаіанне выкупыня акты адносна складу надзелу і колькасці плацяжоў пераглядаліся з мэтай прадстаўлення сялянам тых правоў, у якіх ім было адмоўлена раней, а таксама з мэтай узгаднення ці пашкоджання папярэдніх ацэнкі плацяжоў. У выпіку першапачаткова зацверджаныя акты змяняліся ці дапаўняліся<sup>50</sup>.

У вялікай колькасці выкупных актаў, складзеных у пачатку работы паверачных камісій, перавага аддавалася інтарэсам сялян. Напрыклад, у Дзісненскім павеце Віленскай губ. памешчыца Ганна Лапацынская яшчэ да работы паверачнай камісіі праўляла вымярэнне сялянскіх зямель маёнтка. Дзеля зіпічэння

<sup>46</sup> Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзен : у 3 т. Т. 2 : Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. / З. Е. Абезгаўз, Х. Ю. Бейлькін, А. Р. Бухавец [і інш.]; пад рэд. В. П. Панюціча. — Мінск : Бел. навука, 2002. — С. 93.

<sup>47</sup> НДБ РДГА. Друкаваная записка 952. Отношение генерал-адъютанта Потапова к министру внутренних дел от 24 июня 1868 г. № 2265. — Земский отдел МВД. 29 октября 1868 г. — С. 4.

<sup>48</sup> НГАБ. Ф. 2654. Вон. 1. Спр. 79. Л. 1–10.

<sup>49</sup> НДБ РДГА. ДЗ 952. С. 19.

<sup>50</sup> НДБ РДГА. ДЗ 952. С. 19.

цераспалосіцы па дабрачынным пагадненні абмяняла з сялянам частку ворыўных і пашавых надзелаў, пры гэтым дала сялянам большага памеру, чым яны карысталіся да рэформы. Калі ж у маёнтку начала работу паверачная камісія, то сяляне паказалі тყя землі, якія былі ў іх карыстанні да 1861 г., «забыўшы» указаць, на якія ўгоддзі яны былі абменяны. Паверанага памешчыцы камісія слухаць не пажадала. У выніку сялянам аддалі і быўшыя землі, і новыя, якімі сяляне ніколі раней не карысталіся<sup>51</sup>.

У цэлым, па меркаванні А. А. Камзолавай, дзейнасць паверачных камісій пры складанні выкупных актаў у 1865–1866 гг. харкторызировалася найбольш значнымі саступкамі патрабаванням сялян пры вызначэнні памераў надзелу, яго ацэнцы, уставяванні разрадаў угоддзяў і іх развярстанні. У выніку дзейнасці камісій сялянам вярнулі частку зямлі, якая была адrezана пры складанні выкупных актаў ранейшага перыяду<sup>52</sup>. Памер сялянскіх зямель узрос, а выкупны кошт за яе значна зніжаны. З аналізу 8 472 выкупных здзелак, праведзенага П. А. Зайончкоўскім, вынікае, што колькасць надзельнай зямлі павялічылася з 3 154 143 да 3 913 754 дзес., альбо на 759 611 дзес. (на 24 %) у параунанні з зямельнымі надзеламі па ўстаўных граматах<sup>53</sup>.

Такім чынам, удзел у рабоце паверачных камісій стаў дадатковым абязвязкам і асаблівасцю дзейнасці міравых пасрэднікаў Беларусі. Пры гэтым з 1863 г. іх пераважная большасць былі не мясцовымі дваранамі, а прыехалі з унутраных губерняў імперыі і таму не ведалі асаблівасцей наземельных адносін краю, што часам прыводзіла да недакладнасцей у рабоце камісій. У цэлым пасрэднікі імкнуліся да больш хуткага і наземельнага ўладкавання сялян і пры гэтым выконвалі распараджэнні мясцовай адміністрацыі.

<sup>51</sup> LVIA. F. 385. Ap. 1. V. 4. L. 12–13.

<sup>52</sup> Комзолова, А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / А. А. Комзолова. – М. : Наука, 2005. – С. 184.

<sup>53</sup> Зайончковский, П. А. Отмена крепостного права в России. – С. 222–224.